

21. *Марахавец, Е.* Сялянскі рух 1905–1907 гг. і сацыял-дэмакратыя. Беларусь і Літва // Польша: беларускі часопіс літаратуры, палітыкі, эканомікі, гісторыі. – Мінск: Дзяржаўнае выд. Беларусі, 1925. – № 7. – С. 94–105.
22. *Агурскі, С.Х.* Очерки по истории революционного движения в Белоруссии (1863–1917 гг.) / С.Х. Агурский; Истпарт ЦК КП(б)Б. – Минск: Белорус. гос. изд-во, 1928. – 346 с.
25. *Ігнатоўскі, У.М.* Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. / У.М. Ігнатоўскі; 4-е выд., перароб. – Мінск: Дзяржаўнае выд. Беларусі, 1926. – 126 с.
26. *Ігнатовский, В.* Белоруссия: Территория, население, экономика. Важнейшие моменты истории. Экон. очерк Совет. Белоруссии и ее округов / В. Игнатовский, А. Смолич. – Минск: Изд. СНК БССР, 1925. – 94 с.
27. *Ігнатоўскі, У.М.* Гісторыя Беларусі ў XIX і у пачатку XX стагоддзя: Лекцыі, чытаныя студэнтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта / У.М. Ігнатоўскі. – 3-е выд., стэрэатып. – Мінск, 1928. – 252 с.

### **«СОЮЗ 17 ОКТЯБРЯ» И ИХ СОЮЗНИКИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ БЕЛАРУСИ 1905–1917 гг.: ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА**

*Н.М. Забавский, г. Минск*

Переживаемая нами историческая эпоха рубежа тысячелетий, периода радикальных изменений в развитии белорусской государственности заключается в том, что все более актуальным является анализ достижений цивилизации, итогов деятельности государственных институтов, развития общественно-политической и правовой мысли. Деятельность политических партий в начале XX в., их отношение к бурно сменяющимся событиям (Русско-японская война, I Российская революция, Первая мировая война, события 1917 г.) позволяют проанализировать многие важные проблемы: взаимоотношения общества и властных структур, элит, элементов гражданского общества в их развитии.

Классификация политических партий по присущим всем им характерным признакам (социальная основа, политическая программа, стратегические и тактические принципы) является сложной методологической проблемой. «Союз 17 октября» (известный под названием «октябристы») вместе с примыкавшими к нему партиями и организациями занимал промежуточное положение между кадетами и крайне правыми. Организационно «Союз» начал складываться в конце октября 1905 г. Лидером стал директор Московского учетного банка А.И. Гучков. Центральным органом – газета «Голос Москвы». Всего в 1905–1907 гг. конституировалось 260 отделов «Союза 17 октября» на местах. Как правило, в партию вступали люди зрелого возраста, высокого образовательного уровня, с основательным общественным положением. В их числе: политический и общественный деятель М.А. Стахович, граф П.А. Гейден, князь, публицист Н.С. Волконский, общественный деятель Н.А. Хомяков. Все были задействованы в подготовке Положения о выборах в Государственную думу.

От белорусских губерний наиболее яркими политиками, которые входили в партию октябристов были: Виленский городской голова М.А. Венславский (депутат II Государственной думы), секретарь Витебского статистического комитета А.П. Сапунов (депутат III Государственной думы), камергер Двора Его Высочества Н.Н. Евреинов (депутат Государственной думы III и IV созывов), полковник, в феврале-марте 1917 г. председатель Военного комитета, начальник гарнизона и комендант Петрограда Б.А. Энгельгардт (депутат IV Думы от Могилевской губернии).

Историю партии «Союз 17 октября» одним из первых рассматривал один из ее лидеров В.И. Герье [1]. Программу и тактику октябристов и кадетов исследовал лидер последней партии П.Н. Милюков [2].

Достаточную известность в межреволюционный период приобрели книги М.М. Бойовича, в которые включались портреты и биографии депутатов Государственной думы [3–4], среди которых было значительное количество октябристов. (I Дума – 13 человек – 2,9 % от общего состава депутатов; II Государственная дума – правые; октябристы – 54 места (10,4 %); III дума – только октябристы – 148 депутатов; IV Дума октябристов – 98).

Всем, кто интересуется историей, известно имя видного политического деятеля царской России, депутата Государственной думы, одного из лидеров октябризма В.В. Шульгина. Как член Временного комитета Думы 2 марта 1917 г. вместе с А.И. Гучковым он принял от Николая II отречение от престола в пользу великого князя Михаила Александровича.

Советская власть не забыла эту услугу со стороны видного политика (об этом чуть ниже).

После октября 1917 г. В.В. Шульгин стал одним из организаторов белогвардейского движения. После 1920 г. из Крыма вместе с Врангелем он бежал в Югославию, затем была Франция, Польша, опять Югославия.

В 1927 г. в издательстве «Прибой» в СССР была издана книга В.В. Шульгина «Дни». Она была пронизана безысходным трагизмом и пониманием обреченности уходящего строя. Книга повествует о предреволюционном десятилетии Российской империи, в ней даны характеристики политическим деятелям, ведущим политическим партиям. Очень подробно автор описывает свою деятельность в Государственной Думе в 1907–1917 гг.

В 1945 г. В.В. Шульгин на территории Югославии был арестован и препровожден в Москву за активную антисоветскую деятельность. В 1956 г. был досрочно освобожден. Умер в 1976 г. на 99-ом году жизни в русском городе Владимир [5].

В 90-х гг., когда были сняты идеологические запреты на изучение «непролетарских партий», появились основательные работы В.В. Шелохаева [6]. Он исследовал этапы создания партии октябристов, их структуру, численность, социальный состав, программные положения и тактику. Частично упоминается и деятельность октябристов на территории Беларуси [7].

В это же время в Москве был издан учебник для студентов и вузов, обучающихся по специальности «История», в котором впервые на основе ранее

недоступных архивных материалов впервые воссоздана обобщающая история образования и деятельности российских политических партий [8. с. 61–111].

Конец XX в. ознаменовался активным изучением российскими исследователями либеральных и консервативных партий. Вместе с тем были опубликованы и совместные исследования российских и белорусских историков [9–10].

В сборнике «Палітычныя партыі Беларусі» в статье Н.С. Сташкевича и И.П. Романовского анализируются программные установки и направления деятельности организации РОС на территории Беларуси. Последние образовались путем объединения черносотенцев и октябристов белорусских губерний [11]. О позиции РОС в отношении польских помещиков и белорусского национального движения писал в многочисленных публикациях и М.О. Бич [12].

И М.О. Бич и Н.С. Сташкевич анализировали деятельность некоторых организаций – «Западноруссов», которые являлись составной частью «Союза 17 октября».

Важное значение в изучении истории российского парламентаризма имело издание в 2001 г. хрестоматии, которая представляет собой системное собрание официальных документов, воспоминаний и записок, отражающих историю выборов и избирательных процедур в России. Материалы хрестоматии дают представление о роли выборного начала, деятельности политических партий в начале XX в., возникновении и развитии отечественных представительных институтов [13].

Сущность избирательного законодательства от 6 августа и указа от 11 декабря 1905 г., а также от 3 июня 1907 г. ход избирательных кампаний во все четыре созыва Государственной думы Российской империи, позиции в Думе депутатов от западных губерний, биографические сведения о депутатах от Беларуси, членах «Союза 17 октября», и РОС, о партийных фракциях, специфика деятельности либералов в западном крае рассматриваются в работах Н.М. Забавского [14].

В десятках научных публикаций Д.С. Лавринович изучает организационную структуру и особенности либерального движения в Беларуси, его взаимосвязи с общероссийской оппозицией, процесс разграничения общественных деятелей западных губерний между кадетами и октябристами, формирование отделов этих партий на территории белорусских губерний, их структуру, национальный состав.

В монографии, которая вышла в 2009 г., автор уделил основное внимание региональным организациям, которые разделяли платформу «Союза 17 октября» [15].

Следует отметить некоторые работы по историографии, в которых рассматриваются общественные движения и политические партии [16], а также формирование либерального направления в отечественной историографии [17].

#### *Литература и источники*

1. Герье, В.И. О конституции и парламентаризме в России / В.И. Герье. – М.: тип. «Русского голоса», 1906. – 31 с.
2. Миллюков, П.Н. История второй русской революции / П.Н. Миллюков. – М.: РОССПЭН, 2001. – 767 с.

3. Члены Государственной думы (портреты и биографии). Первый созыв. 1906–1911 гг. (Сессия продолжалась с 27 апреля по 9 июля 1906 г.) / сост. М.М. Бокович. – М.: Издательство товарищества И.Д. Сытина, 1906. – 512 с.
4. Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв. 1907–1912 гг. / сост. М.М. Бонович. – 2-е изд. – М.: Тип. товарищества И.Д. Сытина, 1908. – 456 с.
5. Шульгин, В. Годы – Дни – 1920 / В. Шульгин. – М.: Новости, 1990. – 828 с.
6. Шелохаев, В.В. Партия октябристов в период первой российской революции / В.В. Шелохаев. – М.: «Наука», 1987. – 160 с.
7. Шелохаев, В.В. Либеральная модель переустройства России / В.В. Шелохаев. – М.: РОССПЭН, 1996. – 280 с.
8. История политических партий России / под ред. А.И. Зевелева. – М.: «Высшая школа», 1994. – 446 с.
9. Политические партии и политическая полиция. Документальное исследование: в 3 ч. / под общ. ред. Э.М. Энтина. – Гомель, 1996. – 450 с.
10. Становление и крушение однопартийной системы в СССР / под общ. ред. Э.М. Энтина. – Гомель: ИПП «Техническая книга», 1995. – 506 с.
11. *Сташкевіч, М.С.* Перадумовы і працэс стварэння палітычных партый на Беларусі (канец XIX ст. – люты 1917 г.) / М.С. Сташкевіч // Белар. гіст. часоп. – 1999. – № 3. – С. 18 – 23.
12. *Біч, М.* Беларускае адраджэнне у XIX – пачатку XX ст. Гістарычныя асаблівасці і ўзаемаадносіны з іншымі народамі / М. Біч. – Мінск: «Навука і тэхніка», 1993. – 30 с.
13. Институт выборов в истории России. Источники, свидетельства современников. Взгляды исследователей XIX – начала XX вв. / авт.-сост. Ю.А. Веденеев, И.В. Зайцев, В.И. Луговой; под общ. ред. А.А. Вешнякова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 784 с.
14. *Забаскі, М.М.* Расіская Дзяржаўная дума у лесах Беларусі (1906–1917 гг.): манаграфія / М.М. Забаскі. – Мінск: БДПУ, 2008. – 267 с.
15. *Лаврино́вич, Д.С.* Деятельность конституционно-демократической партии и «Союза 17 октября» в Беларуси (1905–1918 гг.): монография / Д.С. Лавринович. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2009. – 336 с.
16. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XX ст.: праблемы, здабыткі, перспектывы / Н.Ф. Анофранка [і інш]; навук. рэд. В.В. Яноўская. – Мінск: Беларуская навука, 2006. – 447 с.
17. *Карев, Д.В.* Белорусская и украинская историография конца XVIII – начала 20-х гг. XX в. В процессе генезиса и развития национального исторического сознания белорусов и украинцев / Д.В. Карев. – Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2007. – 312 с.

## **НАЦЫЯНАЛЬНАЕ ПЫТАННЕ ў ПРАГРАМАХ І ДЗЕЙНАСЦІ ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ І ГРУП У БЕЛАРУСІ У 1905 – ЛЮТЫМ 1917 г. (ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ДАРЭВАЛЮЦЫЙНАГА ПЕРЫЯДУ)**

*П.А. Трубчык, г. Мінск*

Праблематыка пастаноўкі нацыянальнага пытання ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі ў 1905 – лютым 1917 гг. разглядалася галоўным чынам пры даследаванні гісторыі некаторых палітычных партый, а таксама нацыянальных рухаў азначанага перыяду. Выключэнне складаюць публікацыі, дзе нацыянальнае пытанне выступае ў якасці самастойнага аб'екта даследавання, аднак разглядаецца толькі ў агульнаімперскім кантэксце.